

Са святам, драгая сябры!!

Пролетары ўсіх краін, еднаццеся!



Орган парткома, рэктарату, камітэта ЛКСМБ,
прафкома і місцкому Беларускага дзяржаўнага
універсітэта імя В. І. Леніна

№ 12 (290)

АУТОРАК,
30

Цена
красавіка 1957 г.

Сустрэча са старым большэвіком

Нядайна студэнты юрыдычнага факультэта сустрэліся са старым комістом Платонам Гнатовічам Хілімонавым, членам КПСС з 1917 года.

Тав. Хілімонав непасрэдна ўдзельнічаў у стварэнні органай советскай улады ў якасці сакратара салдатскага камітэта, выконваў рад адказных даручэнняў партыі па забеспеччэнню маладой советскай распублікі хлебам, палівам і т. д. Ен падрабязна расказаў студэнтам аб цікавісных, з якімі прыхіліліся сустраканіца партыі і народу у першыя гады советскай улады, аб сваіх сустрэчах з В. І. Ленінам на з'ездзе ВЦВК. Тав. Хілімонав на канкрэтных прыкладах паказаў вельмі празорлівасць Владзіміра Ільіча, яго

сцілласць і чуласць да працоўных, якія непрымірныя адносіны да ворагаў рэволюцыі.

З вялікай ініцыятывай прысутныя выслушалі падрабязнае апісанне з'езда ВЦВК, на якім тав. Хілімонав прысутнічаў у якасці дэлегата і исціліў чую даклад.

Сустрака прыйшла ў цэлай абстаноўцы. Студэнты горача дзякавалі Хілімонава за падрабязны, цікавы расказ.

І. С. ЦІШКЕВІЧ.

КУРСАВЫЯ РАБОТЫ СТУДЕНТАЎ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ В. І. ЛЕНІНУ

Больш 20 студэнтаў IV курса аддзялення журналістыкі напісалі ў блгуніх газетах курсавыя работы аб творах В. І. Леніна, надрукаваныя ў газетах «Звязд» і «Правда» у 1910—1914 гг.

Так, студэнты Н. Ганкар і Б. Ульянка напісалі работы на тему: «В. І. Ленін аб вызваленчычы руху у Расіі».

Студэнтка Б. Каждан прысвойціла сваю курсавую работу аналізу артыкулаў Леніна у «Правдзе» аб рабочым руху Часік у 1912—1914 гг.

«Артыкулы В. І. Леніна ў «Правдзе» па нацыянальнаму пытанні»—эта курсавая работы студэнта В. Макарэвіча. Тэму «Ленін аб народніках» распрацаваў О. Глюкоў.

Артыкулы В. І. Леніна у «Правдзе» аб рабоче-соціял-

лічнай фракцыі IV Дзяржаўнай думы разглядаюць у курсавых работах студэнт Н. Чахоўскі.

Многія цікавыя работы напісалі і другія студэнты.

Напісанне курсавых работ аб дзейнасці В. І. Леніна дапамагло студэнтам лепш усвоіць раздел «Большэвікі друк у гады новага рэволюцыйнага ўздыму», газета «Правда» у барацьбе за умацаванні партыйных радбоў і пашырэнне сувязі партыі з масамі».

Студэнты больш глыбока вывучылі бағатую літаратурную спадчыну В. І. Леніна перыяду новага рэволюцыйнага ўздыму перад першай сусветнай вайной.

Г. А. ОКУЛАУ,
старшина выкладчыкі.



Студэнты III курса аддзялення журналістыкі запрасілі да сябе на вечар юбілейніка Усесоюзнага з'езду мастакаў Е. А. Зайца і сакратара саюза мастакаў БССР П. П. Нікіфорава.

Многа цікавага расказаў т. Зайца і Нікіфора студэнтам аб з'ездзе, аб мініятюры беларускага жывапису, адказаў на шматлікія пытанні.

НА ЗДЫМКУ: Е. А. Зайцаў сярод студэнтаў.
Фото Э. ДАМАРАЦКАГА.



Васіль НІКАЛАЕНКА

ВУЛІЦА Ў СУКВЕЦЦІ

Крохыч Май на вуліцы

святочнай

I не можа вуліцу пазнаць.

Маладосці і красы дзяўчачай

Сёння яй не трэба пазычаць.

Май ідзе. Паглядае у

зэзілленні

На суквецце колерай ўсіх,

Шыбода рассвячоючы прамяні

На пупышкі вязаў маладых.

Раптам ты проніч начакана

Новы сквер на вуліцы знайшлі.

I з жывымі пырскамі фантана

Зіхценне срэбнае элі.

Цёплы ветрык ад маёвых

руніяў

Вуліцай праходзіцца падчас.

Косы ліпаў—юных

прыгаражуняу.

Ен тут расплятае першы раз.

Як зірнеш на вуліцу—забеца

Радаснае ў сэрцы пачуццё:

Кветкамі вось згэтыми, здаецца,

Расцвітае наша жыццё.

Генадзій БУРАУКІН

Ля партызанскіх сцягоў

Яны выцвілі ў дыме боек,

Ля агні партызанскіх кастроў

I прынеслі у залу з сабою

Родныя пах беларускіх бароў.

1 мік іх ёсьць алін, запаветны,

З пахам хвойі і купальскіх трау,

Той, які перад часам смертным

Башыка мой цалаваў.

Можа, гэты прафіты куяй.

Край яго ад крыві парудзеў.

Да яго прыцягніцу руку я,

Каб прыцніць яго да грудзей,

Каб узінца яго, ибы бацька,

Стаща насустроч на ногодзе любой..

Толькі раптам:

«Не дакранаца

Да музейных сцягоў рукой!»

Гэта вы, вартавікі? Прабачце,

Я у вашага сцяга у гасціях.

Гэта, пэўна, яго мой бацька

Перад смерцю схаваў на грудзях.

Я знайшоў яго між сцягамі,

Гэты самы звычайні з сцягоў.

Калі нельга рукою,—

губамі

Мне дазвольце крануцца яго.

**АБ ТЫМ, ЯК СУСТРАКАЛІ 1-АЕ МАЯ ў гады Айчынай вайны,
ЯК АДЗНАЧАЮЦЬ ГЭТЫ ДЗЕНЬ ПРАЦОУНЯЯ КАНАДЫ**

ЧЫТАЙЦЕ

на другой і чацвертай старонках.

А. Н. СЕЎЧАНКА—рэктар універсітэта



Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Антон Нікіфаравіч Сеўчанка нарадзіўся ў 1903 годзе у вёсцы Дзініскавы Магілёўскага вобласці ў сіяніцкім сям'і.

Закончыўшы ў 1926 годзе Рагачоўскі педагагічны тэхнікум, Антон Нікіфаравіч працаваў дырэктарам пачатковай, а затым народнай сярэдняй школы. У 1929 годзе ён наступае на другі курс фізіка-матэматычнага факультета нашага ўніверсітэта, які заканчвае ў 1932 годзе. З 1932 па 1937 год А. Н. Сеўчанка займаецца ў аспірантуры АН СССР. У гэты час пераходзіць у кіруему С. І. Вавілавым лабараторыю пры Дзяржкануне аптычных інстытуце.

У гады Вялікай Айчыннай вайны, калі Сеўчанка вёў значную наўкую работу і быў узяты на дзеяньне ў 1943 годзе Прэзідзіумам Вярхоўнага Савета СССР медалём «За трудовую доблесть», а у 1945 годзе—медалем «За доблестны труд в Великай Отечественной войне 1941—1945 гг.»

У 1952 годзе А. Н. Сеўчанка абараняе дысертацию на ступень доктара фізіка-матэматычных наук.


Зады гады сваёй наўкавой дзейнасці Антон Нікіфаравіч апублікаваў каля 30 аргументальных работ, найбольш важнымі з якіх лічыцца: «Даследаванні па палірэзансі флюарэсценцыі ў растроўных», «Даследаванні і флюарэсценцыі рэдкіх зямяль», «Свячэнне ураніевых солей у растроўках і крышталах» і іншыя. У гэтым работах А. Н. Сеўчанка адкрывае шэраг новых, надзвычай важных з'яў. Ен упершыню пераканаў даказаў існаванне палірэзанцыі ва ураніевых сіёлах, выявіў аслабленне палірэзанцыі ў працэсе затухання свячэння, што

IX АБРАЛІ ЧЛЕНКОРАМІ АН БССР

2. Ад настаўніка да прафесара

Яшчэ ў 1931 годзе закончыў наш ўніверсітэт Фёдар Іванавіч Федароў.

— У той час,—расказвае ён,— у БДУ не было фізіка-матэматычнага факультета і падрыхтоўка будучых настаўнікаў фізики і матэматыкі праходзіла на



атрыманні ўніверсітэце максімум ведаў. Многія з выпускнікоў 1931 года не парвілі з наўкай і пасля заканчэння ўніверсітэта. З майго таварыша—члвека наукоўнага супрацоўніка вышэйшых устаноў.

А Фёдар Іванавіч Федароў зраз доктар фізіка-матэматычных наўк, загадчык кафедры тэарэтычнай фізікі нашага ўніверсітэта. Прайшло ужо чверць века з таго часу, як ён быў выкладчыкам у школе і у педагогічнай тэхнікуме ў горадзе Крычаў. Правда, ціжка дзялянца вольнотам, калі не працеш у школе дваццаць шэсць год. Таму не дзіўна, што Фёдар Іванавіч не адразу адказаў на пытанне, што можа быць скажаць нашым выпускнікам, што параніць.

— Галоўнае—дасканала ведаць свой прыладу. Вучин залісці адчвакаў, — говорыць ён.— добра або дарна падрыхтаван настаўнік. І гора тому, каму клас пастаўці здравіну адзнаку. Не треба баяцца ціжкасцю; ёсё можна пераадоліць, было-б толькі жаданне. Не дарзіна ў народзе таварыщам: амаль слова не могуць, і ёсць—не хачу.

Усё жыць Фёдар Іванавіч з'яўляецца доказам гэтага. Ён здайшоў шлях ад простага настаўніка да прафесара. Нідаўна таварыш Федароў абраў членом-кардиналам Акадэміі науک БССР па адзінчынні фізіка-матэматычных і тэхнічных наўк. Ен узімалася лабараторыю Інстытута фізікі і матэматыкі АН БССР з'яўляецца аўтарам 36 наўкавых работ.

А. ЕУТУШНКА.

Олег ГОЛОВКИН

* *

Ветер под ліпой дэвочонку ласкае,
Трэпает ей волосы, плаць срывае,
Нежныя плечы дэржо целеут,
А парень стойці тихонько ревнует.
Вечер спустілся, хмуря ресніцы,
В небе трепецут, іграют зарніцы
Парень под ліпой дэвочонку целеут,
Ветер прытихіші в досаде ревнует.

Комуністы БДУ абміяроўваюць тээсы Н. С. Хрущова

☆ ☆ ☆

Гэта быў незвычайні партыйны сход. Комуністы абміяроўвалі пытанне дзяржканунай важнасці—аб далейшым уласканаванні арганізаціі: кіраванні прымасловасцю і будаўніцтвам.

З дакладамі наступу намеснікі старшины Совета Міністэрства БССР, старшины Дзяржпланіі БССР С. Н. Маліні.

— Перабудова краіннія народнай гаспадаркай, якая намінаеца зараз,—сказаў дакладчык,— мае мэтай перанесці цэнтр кіраваніцтва прымасловасцю і будаўніцтвам на месцы, у эканамічных раёнах. Эта сістэма прадугледжвае прыянятніцу для краіннія гаспадаркай шырокое кола спецыялісту не-пасрэдна з падрэзметствам.

Дакладчык прывёў рад ахарактэрных прыкладаў.

У Мінску, напрэклад, маеца два інструментальныя заводы, якія вырабляюць вялікую колькасць рознастайных інструментаў. Многі заводамі горада падрыхтаваныя інструменты, але атрымалі іх непасрэдна на Мінскіх інструментальных заводах не могуць.

Дакладчык падрабязна ахарактывае, што з сябе будзе уяўляць сістэму, якую вырабляюць вялікую колькасць рознастайных інструментаў. Многі заводамі горада падрыхтаваныя інструменты, але атрымалі іх непасрэдна на Мінскіх інструментальных заводах не могуць.

— У нас па ўніверсітэце ёсь добрыя матэрыяльнія базы, кваліфікаваныя выкладчыкі—усе умоўы для падрыхтоўкі спецыялісту—геолагу. Неабходна узманіць набор на аддзяленне геологіі, — говорыць дзякі геофака О. Н. Андруничанка.

Л. А. Рудзіцкі у сваім выступленні адзначыў, што да сучасна-

ім выступлениі адзначыў, што ведамасць барыбы робіць вялікі уплыў на якасць падрыхтоўкі спецыялісту. У Беларусі маюцца хімічныя заводы, фабрыкі штучнага вялака, паправаўская фабрыкі і д. д. Аб'ем вытворчасці ўсіх гэтих прадпрыемстваў вельмі вялікі. І перспективы іх развіція значныя. У шостай піццігоды ў распубліцы будуть пабудаваны два нафтаперерабочыя заводы.

Усё гэта сведчыць аб тым, што для хімічнай прымасловасці распублікі падрыхтоўка вялікай колькасці хімікаў. Ва ўніверсітэце падрыхтоўка сістэмы хімікі.

— У нас па ўніверсітэце ёсь добрыя матэрыяльнія базы, кваліфікаваныя выкладчыкі—усе умоўы для падрыхтоўкі спецыялісту—геолагу. Неабходна узманіць набор на аддзяленне геологіі, — говорыць дзякі геофака О. Н. Андруничанка.

Л. А. Рудзіцкі у сваім выступленні адзначыў, што да сучасна-

Юнакі і дзяўчата!

Будзьце дастойнымі сынамі нашага вялікага народа, настоўнымі будаўнікамі комунізма!

(з Закліку ЦК КПСС да 1 мая 1957 года)

САМО ЖЫЦЦЁ ДЫКТУЕ

Юнакі і дзяўчата!

Будзьце дастойнымі сынамі нашага вялікага народа, настоўнымі будаўнікамі комунізма!

(з Закліку ЦК КПСС да 1 мая 1957 года)

На момант правы мясцовыя Саветы адзначаны недастатковасцю. У сувязі з гэтым на практицы часта бываюць выпадкі, калі, напрыклад, мерапрыемствы Горынчука на падраудненіе горада сутыкаюцца з ведамасцімі інтарэсамі тых або іншых прадпрыемстваў і таму не могуць быць ажыццяўлены. Таму неабходна былыя чоткі вызначыць права мясцовыя Саветы.

На партыйным сходзе з кандыдатамі прапанавані выступілі таксама т. т. Вінберг, Некрашевич, Гутарau, Осіпенка і іншыя.

Комуністы ўніверсітэта пропанавалі:

1. Стварыць у Беларусі у складзе Соннагласа БССР упраўленне хімічнай прымасловасці, якое будзе аднаўлены на падрыхтоўку спецыялісту.

2. Распрацаваць паларажаніе, абрэвіятуру і абавязкі мясцовых Саветаў.

3. Аднаўшы падрыхтоўку спецыялісту — геолагу-разведчыку, кау і глебазнауцу ва ўніверсітэце.

4. Уласканаліць сетку наўкоўных установаў і расстаноўку наўкоўных работнікаў на асобных участках.

5. Ліквідаваць раз'яднанасць наўкоўных работнікаў даследчай работы.

Шчаслівай вам дарогі, сябры!

Перад кожным з тых, когдай работы, і зраз ен просіць, каб яго пакінуць узімку, якія вырабляюць больш увагі падрыхтоўку хімік-спецыялісту. Далей т. Ерафееву падрыхтэлі, што было-б мэтагодная стварыць упраўленне хімічнай прымасловасці, куды уключыць усе блізкія па свайму характару хімічныя прадпрыемствы.

— У нас па ўніверсітэце ёсь добрыя матэрыяльнія базы, кваліфікаваныя выкладчыкі — усе умоўы для падрыхтоўкі спецыялісту—геолагу. Неабходна узманіць набор на аддзяленне геологіі, — говорыць дзякі геофака О. Н. Андруничанка.

Л. А. Рудзіцкі у сваім выступленні адзначыў, што да сучасна-



Перад камісій муж і жонка Уладзімір і Клара Чихановичы. Яны не выбрали куды пакінуць паехаць. Ім праношуць некалькі месц. Уладзімір і Клара засаромлена глядзяць адзін на другога, і вони ўсіх бывшымі гаворыць: «Мы хоць на край све-

тва! — разводзіць ён руками. (Здымак першы).

Размеркаванне закончылася. Праз некалькі вясны (здымак другі):

Камісія па размеркаванню имкнулася задаваць просьбу кожнага выкладчыка.

— На почнуч, сябры! — гаворыць ён Генадзю. Ваявадзе. (Здымак другі).

Але імкніцца на другога, і вони ўсіх заняты.

— А чаму мене не выкладаць раней? Хіба я

былі заняты.

Толькі што з пакою, вучуцца горш за дру-

гіх? — разводзіць ён руками. (Здымак трэці).

Шчаслівай вам дарогі, сябры! І. ШУЦІК.



фізіка-матэматычнымі аддзяленні педагогічнага факультета. Наш выступ закончыў ўніверсітэт Фёдар Іванавіч Федароў.

— У той час,—расказвае ён,— у БДУ не было фізіка-матэматычнага факультета і падрыхтоўка будучых настаўнікаў фізики і матэматыкі праходзіла на

атрыманні ўніверсітэце.

А Фёдар Іванавіч Федароў зраз доктор фізіка-матэматычных наўк, загадчык кафедры тэарэтычнай фізікі нашога ўніверсітэта. Прайшло ужо чверць века з таго часу, як ён быў выкладчыком у школе і у педагогічнай тэхнікуме ў горадзе Крычаў. Правда, ціжка дзялянца вольнотам, калі не працеш у школе дваццаць шэсць год. Таму не дзіўна, што Фёдар Іванавіч не адразу адказаў на пытанне, што можа быць скажаць нашым выпускнікам, што параніць.

— Галоўнае—дасканала ведаць свой прыладу. Вучин залісці адчвакаў, — говорыць ён.— добра або дарна падрыхтаван настаўнік. І гора тому, каму клас пастаўці здравіну, адчвакаў, — говорыць ён.— добра або дарна падрыхтаван настаўнік. І гора тому, каму клас пастаўці здравіну, адчвакаў, — говорыць ён.— добра або дарна падрыхтаван настаўнік. І гора тому, каму клас пастаўці здравіну, адчвакаў, — говорыць ён.— добра або дарна падрыхтаван настаўнік. І гора тому, каму клас пастаўці здравіну,

У красавіку ў Мінску пад кірауніцтвам большэвікоў быў праведзен рэд забастовак рабочых з патрабаваннем палепшыць матэрывальнае становішча.

◆ 5 красавіка адбыўся сход звычай ста дэлегатаў рабочых, скліканы для выбару 15 прадстаўнікоў на франтавы зезд. Разам з тым сход разгледзеў пытанні аб арганізацыі рабочых у Мінску, аб прадстаўніцтве у Выканаючым Кіраванстві 9 красавіка і зборы падарункаў ад рабочых салдатам да святага Першаса мая.

◆ Рэзольюнцыя ад 19 красавіка Мінскі камітэт Усерасійскага сілянскага саюза выказала свае адмоўныя адносіны да «Беларускага нацыянальнага з'езда» і «Беларускага нацыянальнага камітэта».



20 красавіка была прынята рэзольюнцыя ЦК РСДРП (б) аб крызісу у суязе з потай Часовага урада ад 18 красавіка. Рэзольюнцыя была напісаная В. І. Леніным. ЦК прызнаў што:

1. Усякі змены асабовага складу гэтага урада (адстука Мілюкова, адкладкі Керзенскага і г.д.) будуть перайманнем горных прыёмаў

бужузнага парламентарнага рэспубліканства, падміністрація барацьбу класаў слаборынців кіасовымі перастаноўкамі.

2. Адзіннадцаты ратунак для масы дробнабуржуазнага насельніцтва, якое хітае паміж капиталістамі і рабочымі класамі, з'яўляеца безумоўны пераход гэтай масы на бок рэволюцыйнага

нага пролетарыята, які адзін толькі здолыў на справе разараць путы финансавага канцэна і анексіяніцкай палітыкі.

◆ 26 красавіка была прынята рэзольюнцыя I з'езда веніціанскіх рабочых з'езда і тыла Захоўнага фронту аб арганізацыі Совету і правядзенні рэвалюцыйных пе-раутварэнняў у вёсцы.

◆ 27 красавіка была прынята рэзольюнцыя I з'езда веніціанскіх рабочых дэпутатаў у горадзе Мінску на рабочому пытанні, у рэзольюнцыі на прызначэнні гаварыўца:

«Аднагалосна пастаўлены даручнік Франтавому камітэту неадкладна пачыніць рабочага дня і з рэслумазіненіем паклёніні рабочымі з'яўлявіць віднававанню, выкліканым уздзенінем.

ГОСЦІ З ТАРТУ



Усе больш мацнеюць і развіваюцца сяброўская сувязі паміж студэнтамі нашага ўніверсітэта і іншых брацкіх рэспублік. На дніх для ўдзелу ў студэнцкай канферэнцыі з Тарту прыезджаюць да нас дэлегацыі студэнтаў-фотографаў. Усе складаюць—Майл Пылд, Вайке Саага і Хельга Тоотсен. Мне давялося супрацоўнічыць іх па гораду, і папрасіце.

АБ ПАРАДКУ АТРЫМАННЯ ПУЧЁВАК У САНАТОРЫ І ДАМЫ АДПАЧЫНКУ

Многія студэнты маюць патрэбу ў санаторным лячэнні, жадаюць працесы канкульсці ў дамах адпачынку. Таму з прафаком часта звязаны з пытаннем, як атрымаць пучёвак.

Нашаму ўніверсітэту БРК прыфасла работнікі вышэйших школ і наўчальных установ пададзялілі 1 пучёвку ў санаторы на 60 чалавек і ў дамы адпачынку—на 35 чалавек.

У выпадку пададзення студэнту акадэмічнага воблуску з выпадку хваробы і наяўнасці ў яго санаторна-курортнай карткі, прафак патрабуе ў БРК пучёвку па заяве студэнта.

На першыяд летніх канікул міжразнічкі пучёвак і 60 пучёвак ў дамы адпачынку пададзялілі 20 санаторных пучёвак і 60 пучёвак ў санаторныя пучёвак.

Канчатковое рашиенне аб пададзені пучёвкі выносяцца практікомі на яго пасяджэнні.

Кожны атрымліваць пучёвку, абавязаны унесці у прафак 30 практікоў, якіе цэнты. Прэзед ўсе лесца адпачынку і незад таксама плаціваецца за кошт адпачынаючага. У выпадках вылодках (матэрывальная незабяспечанасць) выдаеца бісплатная пучёвка або аказаваецца неабходная матэрывальная дапамога.

Заранская практіка мае 10 пучёвак ў дамы адпачынку Беларусі. Адна з іх на канец мая, астатнія на канец чэрвеня. Усе жадаючыя, якія заканчваюць пасяджэнне у ліст-чэрвень, можаць пададзяць заявы на атрыманне пучёвак.

А. ШЧЭРБАЧЭНЯ,
старшина аздараўленчай камісіі практікома.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Універсітэцкі гарадок, Біякорпус, 62, тэл. 2-07-19

Друкарня выдавецтва БДУ. Зак. 476

АТ 01463

НА ЗДЫМКУ: Эстонскія студэнткі В. СААГА, М. ПЫЛД і Х. ТООТСЕН.

СВЯТА

Дзень Першага мая другога года вайны мне давялося сплатыць на яшчэшыне. Наша партызанская брыгада базіравалася туго вясіну ў дзесяці кілометрах ад шасейной дарогі Брэст—Баранавічы і 32 кілометрах ад чыгункі Брэст—Пінск. Нашы баявыя дзесяні ўздуху шаўгі дарогі і чыгункі прымушалі немцу на прыцягу сотні кілометраў стаўшы праз 100—150 метраў патруль, будаваць доты і ствараць гарнізоны.

Падраштоука да Першага мая пачалася на нашай брыгадзе яшчэ у сакавіку. Абміркоўчыя Першамайскія заклікі ЦК КПБ (б), партызаны брали на сябе канкрэтныя баявыя абавязкальствы.

З набліжэннем да Першага мая мы ўсё больш умазнілі свае удары па ворагу. Кожны партызан разумеў, што пушчаны пад адкос варожы вайсковы састаў або разбітая гутаміна—эта не у час дастаўнення на які-небудзь участак фронта боепрыпасы, праўялі і людскія рэзервы.

Жадаючыя ісці на дыверсіі было так многа, што камандзірамі атрадаў з-за недахопу ўзрываць чаргавасць. Партызаны штоўшыні звалівалі пад адкос па пекалькі эшелонау.

20 красавіка дыверсійная група узарвала аўтасклады на Пружанскім аэрадроме. 23 красавіка партызаны атрада пад камандзіннем М. Бурака на шасейцы Брэст—

У ПУШЧАХ БЕЛАРУСІ

Мінск напаў на аутакалону ворага, якай ішла на фронт і эншчыла 57 імешкіх салдат і 2 афіцэрэй.

Такіх прыкладаў можна прывесці безліч.

Я у гэты час быў накіраван з групай агітатараў і праагандыстуў у вёскі Ярошэвічы, Зеляневічы, Магілеўчы, Куліны (Ружанскі раён). Гуты мы раздавалі сваю партызансскую газету, якую чыталі і стары і малы. У вёсны Акуліны пасля скончылісь мінскі пад кірауніцтвам Аўдзейчыка на гораде святыни ўзімку тэлеграфную лінію на прыцягу 15 кілометраў, спалілі мост на Бельшаку паміж Валкавыскам і Ружанамі.

Напярэдадні Першага мая мы вярталіся на днёўку у вёску Зеляневічы і трапілі на засаду. Немцы стралілі у нас прама па упор. Выстралам з вінтоўкі немец забіў мін шапку і аблозіў твар. Мы адкрылі адказны агонь і без страт вырваліся з-пад засады.

... Мы вярталіся на днёўку. Была ўжо раніца, на ўсходзе заімлілася ружовая зара. Па зімлі крохмы Першы май. На шасейной дарозе чуяўся перастук куляметаў. Гэта партызаны пашай брыгады ўзімку ворагу. Мы салютавалі ў гэты дзень баявымі кулямі і гранатамі.

1. ЗАЗЕКА,

былы партызаны, рэдактар партызанскае газеты «Свіслачская прауда», Беластокскага злучэння.

ПЕРШАЕ МАЙ У КАНАДЕ

Напярэдадні святы наш камандзінг зварнуўся да трупаў канадскіх студэнтаў, прафахвальчыя ўзарвалаўся ў дарогі на ўсходзе. У студэнткіў з пытаннем, якімі з'яўляюцца Першое мая працоўнікі Канады. Весь час яны расказали:

— Першое мая, як святы, зарадзілася у Амерыцы. У Амерыцы—больш за ўсё і апашлецца гэтыя вялікі дзень. Пры правядзенні маёўкі канадскімі комунастамі приходзіцца сутракаца з вілкімі цажкасцямі. Заключаючы яны першы ўсё ў тым, што замест першамайскага святы апартуністичнай профсаюзы пры падтрымцы капіталаўству правадаўніцтвам запрашыць так званае свята Працы.

Святы Працы правадаўніца ўпершы паниядзелак верасня, а сутнасць яго заключаецца ў тым, што лідары рэакцыйных профсаюзу і капіталаўству прафамі прыступаюць у гэты дзень з прымавамі, накрыванымі супроцівістамі, супроцівістамі рабочых студэнтакіў. Студэнты з вілкімі цажкасцямі. Заключаючы яны першы ўсё ў тым, што замест першамайскага святы апартуністичнай профсаюзы пры падтрымцы капіталаўству правадаўніцтвам запрашыць так званае свята Працы.

У апошнія гады канадскім комунастам ўсё пажай правадаўніць Першое мая. Іншы раз дадавацца толькі абліжоўца кароткімі мітынгамі. Тым не менш, комунасты і перадавы рабочы Канады змагаюцца, раскрываючы ўсіх апартуністуў з профсаюзу, горача падтрымліваючы ў гэты дзень працоўных усіго свету ў іх барабце за святае будучасце, за мір ва ўсім свеце.

** *

Некалькі дзён запар раникамі выхадзілі студэнты-філолагі, якія ўжывалі ў корпусе «А», на ўборку ўніверсітэцкага двара. Добра сумленна прапрацавалі Люсі Шалай і Ніка Кубрайка.

— Глядзі,—гаворыць Люсі Шалай, звязаныя да сяброўкі,—адну гадзіну прапрацавалі, а двор не пазнаці!

Фото М. ПІЛЬШЧЫКАВА.

* * *



Рэдактар А. ВОЛК.

Тыраж 2000